

САУКА З КУМАМ З- ПАД БАРЫСАВА

ТРАЯНСКАЯ КАБЫЛА, ОЙ, ЯК МНОГІМ ЯШЧЭ МІЛА

в.Курганьне, 1989 г.

## ТРАЯНСКАЯ КАБЫЛА<sup>1</sup> АПАРАТЧЫК ГАУРЫЛА

Какое это руководство. Они сами  
стали. Их никто не выбирал!

"Огонек", № 32,  
август, 1989 г.,  
стар. 25.

20.08.1989 г. апублікаваны праект за-  
конау "Аб змяненнях і дапауненнях  
Канстытуцыі Беларускай ССР "Аб выба-  
рах народных дэпутатаў БССР" і "Аб  
выбарах народных дэпутатаў мясцовых  
Саветаў народных дэпутатаў БССР".

Прачытаў я гэны праект, людзы мае добрыя, і  
аж скамянеў ад здзіллення: "Няўжо нас усё дагэ-  
туль лічаць дурнымі і цёмнымі, што нават не  
міргнуушы такую лухту прапаноўваюць? Няўжо на-  
шы дабрадзеі самазванныя думаюць, што мы не здат-  
ны чорнае ад белага адрозніць?". *(праект зацвердзены)*

Памеркавалі мы з кумам, пакумекалі і убачылі,  
што справа не толькі ў гэтым, а і ў тым, што нас  
і на пятых годзе перабудовы па-ранейшаму тыя,  
хто ў часы смярдзючага застою дапяліся да улады,  
лічаць бязмоўнай скацінай, якой, што не дай, усё  
каутне і яшчэ дзякую скажа.

Для такой высковы падстаў больш, чым трэба.  
Узяць хоць бы аўтарства: якія кручкатворы зля-  
пілі гэты праекцік ананімны? У ім вы не знайдзе-  
це ніводнага прозвішча: ні аўтараў, ні тых, хто  
іх натхніў! Як жа гэта так: "Хіба закон ні для  
усіх роўны?". Тваю заяву ці скаргу якую, кажа  
кум, без подпісу па новаму указу ніводная уста-  
нова разглядаць не будзе, хоць бы ты напісаў *там жа*  
чысцоткую праўду. А тут усяму народу ананімку  
падсунулі. Зноў на голы кручок падчапіць нас  
збіраюцца.

Сапраўды, пагадзіўся я, калі б гэта было б не  
так, дык навошта ўтойваць прозвішчы творцаў хі-  
трамудрага праекта? Хто яго пісаў? Хто прапаноў-  
ваў змяненні? Хто ўносіў папраукі і дапауненні?  
І хто, нарэшце, адбрыў канчатковы варыянт праекта?

Твая праўда, кум, што ў нас сваіх плодзей бракуе?  
Навошта нам тыя вары. Гэта ўсятруна, што ката ў  
мяшку купляць.

-- Эт, махнуў кум рукою, тут і гадаць няма чаго, чалавек, які зробіць добрую справу, не будзе хавацца, бы той тхор, за каламутную завесу ананімнасці. А той, хто напас - кудзіць, ніколі на людзі не выйдзе.

Дарэчы, атрымаць адказы на гэтыя пытанні марна дамагаліся і народныя дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР. Пра гэта ўвесь свет трубіць. Вось, напрыклад, што гаворыща ў артыкуле "Где же гордость наша?", надрукаваным у газеце "Правда" № 241 ад 29.08. 1989 года: "На заседании речь шла о том, что надо и нам кончать все же с практикой анахимных проектов... ...до каких же пор за все провалы у нас никто не будет отвечать?

...И вот когда в очередной раз... возник тот же вопрос, председательствующий пояснил: мол, это там у них, в Америке и Англии, законы имеют авторов, а у нас этого нет, у нас уж такая традиция, **причём ещё с ленинских времён.**

Нет, как раз в ленинское время каждый проект имел своего автора, и нередко на съездах рассматривались и сравнивались проекты разных авторов. ...Нет, неправда, что эта традиция идет от Ленина".

Дык чаму ж, дазвольце спытацца, мае даражэнкія, чаму нашы кіраунікі, што да стомы б'юць сябе ў грудзі, даводзячы ўсім, што яны самыя-найсамыя шчырэйшыя ленінцы, не бяруць прыклад з У.І.Леніна, а ўпартымаюцца асуджанай гісторыяй сталінска-брэжняўскай дэмагогіі? Навошта зводзіць народ у зман, калі вы за перабудову і уладу Саветаў? Дакажыце хоць адзін раз гэта не на словах, а на справе: не перашкоджвайце народу выказацца на выбарах шчыра і адкрыта, так я патрабую здаровы глузд і Канстытуцыя, як патрабуюць усе сумленныя людзі Краіны Саветаў!

Але, як паказвае хада перабудовы на Беларусі, наш кірауніча-бюракратычны апарат ніколі добрахвотна не пойдзе на прамыя і роуныя выбары. Красамоўнае сведчанне

гэтаму здзеклівая карыкатура на праект Закона аб выбарах, шчодра падараванага народу яго вяльможнымі дабразычліцамі.

Гэтак думаем не мы адны з кумам. Гэтак думают усе сумленныя людзі. Рабочыя і калгас-нікі, служачыя і інжынеры, вучоныя, журналісты, шчырыя камуністы і беспартыйныя, усе каму абыдлі крывадуша, падман, пустыя абящанкі зямнога раю ў будучым, агілівае да нуды слоўваблудства.

Вось толькі некалькі водгукau і ацэнак так званага праекта выбараў, выказанных людзьмі розных прафесій, узростау і службовага становішча.

= Семяновіч А., член КПСС з 1957 г., інжынер ВА "Захадтрансгаз": "Узяць артыкул I, дзе гаворыща: апрача таго адна чвэрць народных дэпутатаў Беларускай ССР выбіраецца ад грамадскіх арганізацый. Вось вам, дарагія сябры, і "прамыя выбары"! Прапаную: канстытуцыйна забяспечыць сапрауды роўнае выбарчае права. ... Цяпер аб артыкуле I8. Дзе наша канстытуцыйнае права на правядзенне сходаў? Яно ажыццяўляецца /г.зн. выконваецца па Канстытуцыі/ пасля дазволу акурговай выбарчай камісіі. Дажыліся, называецца! Выкарыстанне канстытуцыйнага права дазваляе орган, не выбраны народам.

Таварыш Семяновіч раскрывае сапрауднае антидэмакратычнае нутро праекта і паказвае прычыну яго з'яўлення на свет. Ён слушна лічыць, што гэты пачварны праект-пастка з'яўляецца нічым іншым, як траянскім канём, змайстраваным у змрочных кабінетах-бункерах, "каб не быць за бартом карабля і захаваць свае цёплыя месцы з партфелем некаторым кіруочым кадрам..."/"Звязда", № 194, 23.08.1989 г./.

= Дзверавянка А., супрацоўнік МУС БССР, маёр міліцыі: "...грамадскія арганізацыі аддзяліліся ад наroda, самастойна выбіраюць сваіх дэпутатаў...". "Расійская Федэрэцыя

не пабаялася ўнесці змяненні і зрабіць выбары дэмакратичнымі. А як жа намячающа выбары пра-весці ў нас? ... Складальнікі праекта паказа-лі, што іх не турбую тое становішча, у якім знаходзіцца эканоміка, экалогія і ідэалогія. Яны больш занепакоены клопатамі захаваць за сабой уладу". "Нічым іншым, як імкненнем зас-тацца ля руля ўлады, тлумачыцца прапанова за-хаваць адну чацвёртую частку дэпутатаў за грамадскімі організацыямі — партый, прафсаю-зам, камсамолам і іншымі". "Ні кому нельга дазволіць пранікнуць у Вярхоўны Савет рэспублі-кі шляхам прадстаўленых самім сабе прывілеяў". "Няхай народ не на словах, а на справе ўклю-чыцца ў кіраванне рэспублікай" /"Звязда", № 194, 23.08.89 г./.

= Шнуркевіч В., г. Маладзечна, зваршчык: "Пачатак аbnадзейваючы /гаворка і дзе-пра праекта закона аб выбарах/: "У мэ-тах развіцця сацыялістычнай дэмакра-тыі..." Як жа прапаноўваюць аўтары праекта развіваць гэту дэмакратыю? Узяць выбары ад грамадскіх організа-ций. Увогуле я супраць такіх выбараў..." /"Звязда", № 196, 25.08.89 г./.

= Конанау А., г. Бабруйск: "...праект скі-раваны у асноўным на абарону адміні-стратычна-каманднага апарату". Канды-даты ад грамадскіх організацый, спра-вядліва лічыць т. Конанау, павінны ўклю-чацца ў "бюлётэні для ўсёагульнага пра-мога і тайнага галасавання ў сваіх ак-ругах" і заключае: "Толькі при гэтых і іншых змяненнях на карысць дэмакратыі маю права при выбарах дэпутатаў называць дэпутата народным, а урад рэспублікі — маім народным урадам.

= Ляшко М., юрист, надзвычай трапна заува-жыу у артыкуле 85 праекта замаскаваную хітрасць і прапаноўвае выкласці гэты ар-тыкул у наступнай рэдакцыі: "Грамадзя-нін Беларускай ССР можа быць выбраны

народным дэпутатам толькі аднаго Савета народ-ных дэпутатаў". Сапрауды, як будзе дэпутат вы-конваць сваю асноўную работу і абавязкі дэпу-тата а сразу ў двух Саветах? Аб выніках работы такіх шматстаночнікаў добра сведчаць паліцы нашых магазінаў /"Звязда", № 196, 25.08.89 г./.

= Андреев А., журналіст, гаворачы аб а круго-вым перадвыбарчым сходзе, піша: "...сёння нам зноў прапаноўваюць узаконіць яго. Џы яшчэ з ага-воркай, што галасаванне на гэтых сходах можа быць і адкрытым. Што гэта, калі не сістэма ад-сейвання нежаданых кандыдатаў? Ці не парушэнне гэта 84-га артыкула Канстытуцыі, дзе выбарчае права называецца прымым?..". І, дарэчы, як ён адзначае, і роўным.

= А.Андрэев супраць, як і пераважная большасць людзей, так званых выбараў у грамадскіх організацыях, бо выдзяленне парламенцкіх крэслаў для іх "падзяляе на два сорты і дэпутатаў", бо "на практицы гэта такая зручная магчымасць для тых, якім не вераць, папасці туды, куды іх не завучь".

= Далей ён слушна прапаноўвае "вызваліць стар-шыню Вярхоўнага Савета... ад абавязкаў /даклад-ней: права прапаноўваць асабісты склад Камітэта Канстытуцыйнага нагляду". Камітэт гэты павінен выбірацца без удзелу Прэзідэнта на падставе рэка-мендаций, адпаведных камісій Вярхоўным Саветам, а больш правільна — З'ездам народных дэпутатаў.

= Тав. Андрэева не без важкіх падстаў засмуцілі фармуліроўкі артыкулаў Канстытуцыі: "93-га — "Дэ-путат ажыццяўляе свае паўнамоцтвы, як правіла, не пакідаючы вытворчасці ці службовай дзейнасці, -- значыцца, не бачыць прафесійнага парламенту, і 172-і, з якога вышыкае, што далейшыя змяненні у Канстытуцыі Вярхоўны Савет мае права рабіць, не абавіраючыся на волю народа, адназначна і даклад-на выказаную шляхам рэферэндуму".

= А.Андрэев далучаеца да той пераважнай большасці людзей, якія абураны тым, што калектывы рабочых, калгаснікаў і служачых з колькасцю ра-ботнікаў да 300 чалавек пазбаўленых вылучаць сва-іх кандыдатаў /"Знамя юности", № 163, 25.08.89 г./.

≠ Дабравольскі А.А., Народны дэпутат СССР:  
 "калі ахарактарызаць коратка, у гэтых праектах дэмакратыяй і не пахне. Гэта хворае немаўля часоу застою". "Як і раней, адміністрацыйна-бюрократычнаму апарату пакінута магчымасць без усялякіх цяжкасцей абмінуць сі та прымых выбарау". Закранаючы выбары дэпутатау у грамадскіх арганізацыях, народны дэпутат СССР сказаў: "Што гэта за выбары, усе мы добра ведаем. Яны прадстаўляюць зайдросную магчымасць для некаторых дзеячоў, якія не карыстаюцца аўтарытэтам у народа, без лішняга шуму зноў сесці у крэсла кіраўніка". "Каму патрэбна такое "роўнае" выбарчае права". Гаворачы пра праекты Дабравольскі адзначыў: "На жаль пытанні задаваць няма каму, паколькі аўтары засталіся, як і ў застойных часах, ананімны. А ананімкі, як вядома, і разглядаць не трэба. Аднак гэтыя ананімныя творы абмяркоўваць неабходна, паколькі ўзнікае рэальная пагроза, што пры нашай бяздзейнасці яны могуць займець сілу закона".

Дарэчы, "нядаўна група народных дэпутатаў накіравала ў рэдакцыю газеты "Советская Белоруссия" зварот, у якім адзначаюцца асноўныя недахопы праектаў законаў і прапановы па іх падяшэнню", хаяцца "пректы неабходна не дапрацуваць, а перапрацуваць карэнным чынам, каб яны сапрауды адпавядалі прынцыпам дэмакратыі". /"Звязда", № 196, 25.08.89г./.

— Штосьці "Савецкая Беларусь" не друкуе дэпутацкі зварот, а ўжо, пёўна, прайшло з паўмесяца, калі не больш?

— Ты што, кум, з месяца зваліўся, не ведаеш, што, нягледзячы на галоснасць, у нашай рэспубліцы такія рэчы спачатку абсмакоўвае група хуткага адпору, створаная ў тым гмаху, дзе сядзіць сапраудны валадар Беларусі. Між іншым, і выбарчыя праекцікі прыйшлі там апрабаць.

— А хто там, ў гэтай адпорнай групе?

— Там, кумок, сабраны хлопцы-зухі, адзін да аднаго, тыя, каго і "Кіраўцам" з застойнай тварі не выцягнеш.

≠ Лобач І., рабочы: "Зноў засталася палачка-выручалачка юрэкратычнага апарату — акруговыя перадвыбарчыя сходы, з дапамогай якіх ён спадзя-

еца адсеяць найбольш прагрэсіўных, незалежных па сваіх поглядах, радыкальных кандыдатаў у дэпутаты. Акруговыя перадвыбарчыя сходы, дзе фактычна адфільтруюцца лепшыя людзі, трэба адміністрыці". "Зноў мяркуючы "выбары без выбару"/"Літаратурна-мастацтва", № 34, 25.08.89г./.

= Выпіска з пастановы сходу працоўнага калектыву цэха № 211 Мінскага завода вылічальнай тэхнікі. Старшыня сходу — Б.Шэдзь,

"Выбары павінны быць прымымі і альтэрнатыўнымі для ўсіх дэпутатаў без выключэння: выбары ад грамадскіх арганізацый павінны праводзіцца толькі праз тэрытарыяльныя акругі; акруговыя сходы павінны быць адменены". /Літаратурна-мастацтва", № 34, 25.08.89г./.

= Шапашнікаў А., інжынер: "Праекты законаў не улічваюць яуных памылак, якія выявіліся ў ходзе правядзення выбараў народных дэпутатаў СССР... яны не адпавядаюць духу перабудовы і дэмакратызацыі нашага грамадства". "Прапаную: правесці шырокое дэмакратычнае абмеркаванне законапраектаў...".

— Чакай, чакай, ораток, абмеркаванне штука добрая, але, як вядома з вопыту, яно заўсёды канчаецца шыкам з непрыемным пахам.

— Твая праўда, куме. Гэтак сама лічыць і чалавек вучоны, у законах дасведчаны...

— Хто ж гэта такі?

— Кандыдат юрыдычных навук Р.Давыдаў. І працуе ён ні дзе абы, а ў Інстытуце дзяржавы і права. Вось, паслухай, што ён гаворыць: "А калі улічыць, што ў рэспубліцы /дарэчы, гэтак і па ўсёй краіне/ не адпрацаваны механізм уліку грамадской думкі, калі улічыць, што аўтары законапраекта, па сутнасці справы, самі будуть вырашыць, якія зауважі і пажаданні грамадзян ім улічваць, а на якія не звяртаць увагі, становіща зразумелым, што абмеркаванне закона аб выбарах народных дэпутатаў рэспублікі можа ператварыцца ў пустую фармальнасць. Гэтага дапусціць нельга" /"Літаратурная газета", № 35, 30.08.89г./.

— Няўжо ў іх там наверсе сумлення няма?

— Эх, кумок мой, кумок, колькі жыццё нас вучыла, а мы ўсё, як тыя дзеўкі даверлівые, абліцаваны верым. Там, дзе сумленне было, у многіх

дзетародак вырас...

— Дык, што, і выйсця ніяма ніякага?

— Есць. Трэба ўсім гуртам патрабаваць рэферэндуму. Не маўчаць, маўляў, мая хата з краю, а рэзаць прауду-матку ў вочы.

У канцы свайго пісьма інжынер Шапашнікаў прапануе "правесці" прамыя выбары Старшыні Вярхоўнага Савета Беларускай ССР на альтэрнатыўнай аснове" /"Літаратура і мастацтва", № 34, 25.08.89/.

= Група чытчоу з 9 чалавек пасля азнаймлення з праектамі законаў прыйшла да высновы, што дэмакратызацыя "забуксавала ў балотах нашага бюрократызму". Засталіся аднадушна асуджаныя народам: ананімнасць праектаў, выбары саміх сябе ў грамадскіх арганізаціях, заганенія перадвыбарчых сходы, не прадугледжана адказнасць за парушэнне выбарчага заканадаўства і фальсіфікацыю вынікаў выбирава. Аўтары ліста адзначаюць, што вонкі паярэдніх выбараў паказвае імкненне пэўных колаў правесці выбары па-ранейшаму сцэнарыю.

— Якому чорту лысаму патрэбна гэта камедыя?

— Бюракратам, што прывыклі без усялякай адпавядальнасці кіраваць, купаючыся ў дабротах, бы сыр у масле. Яны хочуць не проста ўзяць уладу, а ўзяць яе ад імя народа. А вось, як яны прыслухоўваюцца да народа, як у кроплі вады, бачна ў гэтых куртатых законапраектах.

— А вось, паслухай, яшчэ адзін фокус-мокус з праекта закона аб выбарах.

= Тарас Валянцін, пісьменнік:

"Хачу таксама спыніцца на адной "малень-  
кай хітрасці" аўтараў праектаў Законаў БССР аб  
выбарах — на артыкуле 89-м, у якім сказана,  
што "у выбарчыя бюлетэні можа быць уключана лю-  
бая колькасць кандыдатаў".

— Ну, дык гэта ж вельмі добра. Ніякага аб-  
межавання, ніякай, як гэта кажуць, дыскрыміна-  
цыі.

— Вось, бачыш, абодва мы заглынулі прынаду,  
а кручка не зауважылі: "любая колькасць канды-  
датаў" — гэта і дзесяць, і пяць, і ...

— Адзін!

— Шмат хто, куме, хацеў бы ў бюлетэні ўба-  
чыць толькі адно сваё прозвішча. Памятаеш, як  
у сёлетнім сакавіку пару хлощаў такім чынам у  
народныя дэпутаты праскочылі?

— Я б такой далікатнай тонкасці і не заува-  
жу бы, нізацьто. Добра кумекае чалавечка!

— Вось ён і патрабуе, слухай: "Закон аб вы-  
барах павінен быць гранічна выразным. У ім не-  
павінна быць месца для двухсансавага разумення  
таго ці іншага артыкула".

— Чистую прауду рэжа чалавечка, дай яму бог  
здароўя, што прауду бароніць.

— Так, пісаць законы трэба ўдумліва, каб  
ніякі прайдзісвет не мог ніводнага слова пера-  
вярнуць на свой лад. Вось ён і прапануе: "Не  
менш двух і болей прозвішчаў у выбарчым бюле-  
тэні — гэтак трэба запісаць. А палажэнне пра  
акруговыя сходы — выкрасліць". /"Знамя юности",  
№ 166, 30.08.89 г./.

— А вось, што гаворыць...

— Хопіць, Піліп, — замахаў рукамі кум. — І  
так ужо ўсё чиста зразумела, што да чаго пягнец-  
ца і хто куду шнечца. Адны ідуць прамою дарогай,  
другія ўсё караскаюцца на звілістых сцежках за-  
стойных часоў.

— Яшчэ некалькі слоў. Надзвичай цярозмы га-  
ласы прагучалі на сходзе актыву партыйнай аргані-  
зацыі Мінскай вобласці. Сярод іх сапрауднікаму-  
ністичнай прынцыповасцю і шчырай чалавечай пра-  
дзівасцю выдзяляеца выступленне віцэ-прэзідэнта  
Акадэміі навук БССР, народнага дэпутата СССР А.В.  
Сцяпаненкі. Ён коратка прааналізаваў праекты вы-  
барчых законаў і падверг аб'ектунаі крытыцы ўсе-  
тыя палажэнні, якія мы закраналі у сваёй гаворцы.  
Агульную ацэнку заканапраектаў вучоны выказаў на-  
ступным чынам: "Яны не адпавядаюць духу часу і не  
паспяваюць за працэсамі дэмакратизацыі у нашай  
краіне". Коратка і зразумела /"Мінская прауда",  
№ 163, 25.08.89 г./.

\* Информация для раздуму аўтараў праектаў або  
што думаюць пра іх інтэлектуальная недаразвітае  
дзіце камсамольцы Мінска.

29 жніўня 1989 года ў гаркоме камсамола са-

кратары найбольш буйных камітэтаў камсамола горада з уласцівым маладосці запалам аб'яркоўвалі заканапраекты аб выбарах. Камсамол горада пераважней большасцю выказаўся за тое, **каб**:

- кандыдаты ад камсамола ўзельнічалі ў выбарах толькі на агульных з усімі падставах;
- былі ліквідаваны акруговыя сходы;
- было ўзаконена права байкоту выбараў і дазволены ўздел арганізацый і грамадзян у фінансаванні выбарчай кампаніі;
- вайскоўцы галасавалі па месцу пастаяннай дыслакацыі;
- быў прыняты закон аб грамадзянстве;
- у бюлетэнях было не менш дзвюх кандыдатур;
- былі апублікаваны ўсе альтэрнатыўныя праекты законаў аб выбарах, у тым ліку і праект Беларускага народнага фронту "Адраджэнне";
- выбараў без выбараў не праводзілася.

/"Знамя юности", № 167, 31.08.89 г./.

I ў завяршэнне вынікаў міні-рэферэндума газеты "Знамя юности" па 765 анкет, атрыманых рэдакцыяй усяго толькі за тры дні /"Знамя юности", 31.08.89/

Пытанні: 1. Акружныя перадвыбарчыя сходы;  
 2. Выбары ў грамадскіх арганізацыях; 3. У бюлетэні не менш 2-х кандыдатур; 4. Права на байкот; 5. Права кожнага калектыву вылучаць кандыдатаў; 6. Выбары старшынъ Саветаў усіх узроўняў выбаршчыкамі; 7. Усенародны рэферэндум.

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. За - 30/3,9%   | 1. Не - 735/96,1% |
| 2. За - 10/1,3%   | 2. Не - 755/98,7% |
| 3. За - 755/98,1% | 3. Не - 8/1%      |
| 4. За - 711/92,9% | 4. Не - 54/7,1%   |
| 5. За - 709/92,7% | 5. Не - 56/7,3%   |
| 6. За - 762/99,6% | 6. Не - 3/0,4%    |

Да сустрэчы на Выбарах!

Пісаў Саўка, пісаў Яутух,  
 пісалі б болей, ды агонь патух.